

Запрашаем наведальца 5 кастрычніка 2019 г. Дзень карысных спраў

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Мультурок "Дабрыня і казачныя героі"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Новік Т.А.
Акцыя "Наша ўтульная школа"	9.55 - 10.40	Тэрыторыя школы	Новік Т.А.
Гадзіна зносін "Карысныя справы і я"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Новік Т.А.
Пазнавальная гульня "Дабрыня творыць цуды"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Ляшчук М.І.
5 - 8 класы			
Віктарына "Цікавае і верагоднае"	9.00 - 9.45	Кабінет № 10	Кніга А.У.
Акцыя "Дапаможам кніжкам"/Акцыя "Клопат"	9.55 - 10.40	Бібліятэка/ аг.Харава	Барысевіч К.Л./Кніга А.У., Фядотава А.А.
Калектыўны прагляд і абмеркаванне сацыяльнай рэкламы "Свет добрых спраў"	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Кніга А.У.
Круглы стол "Каб радасць людзям дарыць-трэба добрым і ветлівым быць"	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Ляшчук М.І.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***